

НА АДНЫМ МЕСЦЫ...

Тэмы рамонту трактараў у Магілёўскай МТС увесць час не павышаюцца. З 35 трактараў, якія патрабуюць капітальнага і сярэдняга рамонту, адрамантавана толькі восем. За пачатковы перыяд адрамантавана да 20 трактараў. З адрамантаваных да 20 студзеня 6 трактараў камісія па прыбыцці не прыняла два трактары, як выабражана адрамантаванымі. МТС готуецца на адным месцы.

Прычынай гэтага — зноўна арганізаваная праца ў майстэрні, адсутнасць кантролю за ходам рамонтных работ і канкрэтных вытворчых планаў кожнай брыгады, нехтаў інструментаў, запасных частак і т. д.

Трактор № 24 быў выпушчаны з рамонтнага цеху 4 студзеня. Пры прыбыцці гэтага трактара выявілі ў ім стук зацяжка маста, аднаўраўна абсталяванне не адпавядала капітальнаму рамонтнаму. Трактор вярнуўся ў майстэрню, і пасля трохдзённага паўторнага рамонтнага ў ім пры зваротнай тэстраванні пакрышка дыфэрэнцыяла. 21 студзеня трактор зноў выпушчаны з рамонтнага цеху, рэлей укаваны, неабходныя апрацаваны, у ім быў вылучэн стук валіны муфтаў сцеплення, рэзіна пераключальніка скорасці. Трактор зноў адправіўся ў рамонт...

Такія гісторыі паўтараюцца не толькі з гэтым трактарам. Амаль усе стук трактараў, прынятыя камісіяй 19 студзеня, адрамантаваны больш месца і іх увесць час гатова ў майстэрні ў гараж і назад.

Дырэктар МТМ т. Марасевіч не мае пэўнага графіка выпуску трактараў з рамонтнага цеху ў МТМ працуюць паграма, але ні адна з гэтых брыгад не мае свайго вытворчага плана. Соцыялістычнае спабодніцтва на пачатку між брыгадзімі аформлена, а на справе яны адшліся. Пачынаючы дырэктар па падлінах часті т. Луцкевіч для ўсіх сямі брыгад выпрацаваў стандартныя дагаворы, у якіх кожная брыгада абавязвалася замест 140 выпушчаны трактараў з капітальнага рамонтнага з 130 гатова. З 30 каго падаць выхадзі т. Луцкевіч — новамода. У дагаворы ні слова няма аб арганізацыі працы стаханавіцкіх метадаў.

Яшчэ з мінулага года Магілёўская МТС спабодніцтва з Лунінецкай МТС, у якой рамонт трактараў праходзіць надворна. Але кіраўнікі Магілёўскай МТС назав не запіналіся, якімі метадамі лунінецкія ладзіліся добрых показавальнікаў у рамонт, каб перамагчы іх вопыт у сваю майстэрню.

Дырэктар абавязваўся поўнасоў забяспечыць усе брыгады запаснымі часткамі і інструментамі. Абавязанасць сваіх адміністрацый не выконвае. На свайні адзін трактор не мае тымх неабходных частак, як пашыніцкі (дэталы № 4000), падышчы фінорнай вільі і папаратнага кулака. Нема грузавіцкага трактара ў іншых частках. На ўсё майстэрню, дзе працуе 40 слесароў-рамонтнікаў, ёсць усяго 9 спраўных плоскагубцаў. Адсутніць рабёраў застрылівае развёрткі утулка. Нема падары для пд, прабных папачкаў і многіх іншых інструментаў.

У выніку — зьезд рабочага поўнасоў не загрузка. Так, напрыклад, 23 студзеня брыгадзір т. Андрэенка толькі 20 проц. свайго часу адыў рабоне, астатні час бегаў у пошуках запасных частак і інструментаў. Уся яго брыгада ў колькасці 6 чалавек у гэты дзень была нагруджана работай не больш як на 80 процантаў.

У МТС і МТМ ёсць многа аднакх рабоне людзей, вопыт якіх треба прырава і да іх раўняцца, каб свочасова і добра якасна адрамантаваць увесць трактарны парк. Так 23 студзеня за 8 гадзін работы т. Спеланчык на рамонтнае пашуноу выканаў норму на 150 проц. Другі рабачы — т. Вішняў. У на шабурны пашушыкаў выканаў норму на 200 проц. У таварышчу Спеланчыка і Вішнява на рабачым месці былі і шатуны і пашыніцкі і увесць неабходны інструмент.

Пры жаланні так прадукцыяна можна арганізаваць працу кожнага рамонтнага рабачага, але ў Магілёўскай МТС гэтым не займаюцца.

Ф. МЯДЗВЕДЗЕУ.



У калгасе імя Кагановіча, Брагінскага раёна, шырока разгарнулася соцыялістычнае спабодніцтва за атрыманне высокага ўраджаю ў 1938 годзе. Сярод брыгад і асобных участкаў атрымалі на гектар 25 цэнтнераў ячменю, 30 цэнтнераў аўсу, 30 цэнтнераў яравой пшаніцы, 300 цэнтнераў бульбы і 7 цэнтнераў ільнянага сям'я. На адным: калгасны актывіст калгаса імя Кагановіча, Брагінскага раёна, вывучае даклад наркома земляробства Саюза ССР тав. Шыке аб плане сельскагаспадарчых работ на 1938 год.

СТАХАНАЎЦЫ АДНАГО КАЛГАСА

Фэкла Пятроўна Шылькіна толькі што вярнулася з работы. Яна прышла ў сваю новую і светлую хату, якая пабудавана год таму назад, распорцілася і пачала раскаваць аб сваім стаханавіцкім зьездзе, аб планах і думках у далейшай барацьбе за ўраджай.

Значнае стаханавіцка-калгасніцкае б'юль аб чым раскаваць. У дзе — багаты вопыт работы, якім яна дзеліцца з кожным, перадае ўсім калгаснікам.

— Ідзі ў нас — селекцыйны, семя яго што рабковай селькі. Пасевы, ачышчаны, разраджаны. Наша залача — сабраць больш насення. Летась я дабілася 10 з лішнім цэнтнераў ільнянага з гектара. Вось, паглядзіце на мой ільня. Я пакажу яму для таго, каб пераўзнаць з будучым ураджаем 1938 года.

На сьнеда падвешаны дзве жменькі аляндаста ільня. Яны — ўбоды толькі выцераблены з поля. У будных галювках пшаніцы сям'я. Сьлябо — даўбае і тонкае, добрае на выламо.

— Апаца ільнянага я атрымала з гектара 75 цэнтнераў трасты. Здала на ільнявоу мушару — 2 паловаў. За кожны цэнтнер браці на 315 рублёў. А потым на заводзе з кожнага цэнтнера вышліла на 19 кілограм высокакаснага валакна. Аліным словам, гектар даў 14 цэнтнераў валакна, — гаворыць Фэкла Шылькіна. — Манька, дачушка, ады на чартак, дастань лядок.

Шустрая дзядушычка прыносіць роўна з сабой сноп трасты. Гэта выкапач сапраўды высокага ўраджаю, акага дабілася зьезд Фэклы Пятроўны Шылькінай. Зьездная любоўна адылае свой ільня і ўспамінае аб тым, як яна дабілася за ім, каб быў ён дзедным не толькі ў калгасе, але і ў раёне.

На адным сз сьлябоў ў калгасе, дзе абмяркоўвалі пытанне аб падышчы на б'юльвай саўбы 1938 года, Фэкла Шылькіна заявіла:

— Калі ў мінулым годзе маё зьездна дабілася 10 цэнтнераў ільнянага, то сьлябо я мажам атрымаць значна больш. Я абавязваюся атрымаць не менш 15 цэнтнераў ільнянага. Выкажам на соцыялістычнае спабодніцтва ўсіх калгаснікаў.

За Фэклдай выступіла калгасніца Мар'я Ракуева.

— Я таксама не адстану. Абавязваюся даць 15 цэнтнераў ільнянага з гектара, а на соцабодніцтва выкажам Ольгу Бобраву.

— Ады на адным выступіла калгаснікі і коўскага-2453. Яна была пасяна на плошчы 56 гектараў. Папарнікі — ячмень, азыма, бабовыя і пават лён. Пасля ўборкі культуры прывезена лудшоўка сьперні на глыбіню 8 сантыметраў і да 5 верасня было прывезена зьезднае ворыма на поўную глыбіню. Гноў ўнесена на 18 тон на гектар. Сяўба праводзілася коннымі дыскавымі сьляжамі на 180 кілограмаў шпаны на гектар. Былі прагонены пася пасеву бароны на аляндасты 5—6 метраў ады ад другой для абязбечаньня стока паверховых вад. Рэзніш вярты з мей астэно вадны забавенчальні хуткі спуск іе, прапаравалі пасевы ў перыяд з 10 па 20 красавіка і 2 салы бараноу сьв-загэ. Прамыслові два разы: у пачатку і ў канцы мая. Уборка прывезена свочасова і без сьрат.

Ячмень сьвэй гатуноўка Вішкі-1163 на плошчы 24 гектары. Гэбы — суглінак і супесі. Папарнікі — будышышча і азыма. Пасля ўборкі азыма была прывезена лудшоўка сьперні, а затым нармальнае ворыма пал зьбіліна. Гноў ўнесена на 18 тон на гектар. Ужоскаці, добра ачышчанае да пустазеля, пратручана і высялася рэжковай сьляжамі на 226 кілограмаў на гектар. Пралада прывезена адзін раз. Уборка ўраджай за 5 дзён, без сьрат.

Як відаць з прыведзенага зьезд, брыгадзіры калгаса «Совешка» Беларуска-Саскевіч Аляксей Васільевіч, Чарнушэвіч Рыгор Фёдаравіч і Муратаў Пётр Нікіфаравіч нічога надзвычайнага не прымянялі. Апрача гэтага калгаса «Совешка» Беларуска-Саскевіч лядоўка калгасу нашай рэспублікі.

Або ўзды калгаса імя Валадарскага, Памяцкага сельсозета, Магілёўскага раёна. Тут на плошчы 21 гектара атрымана на 18,2 цэнтнера яравой пшаніцы. Насенне высялася гатуноўка — аю-тэстыце 0,62. Папарнікі — будышышча. Восенню і вясной глеба была добра апрацавана. Пад яравую пшаніцу калгас увёс

на выкаж Фэклы Шылькінай адкавалі канкрэтнымі абавязанасцямі па барацьбе за ўраджай. Калгаснікі Сасоў Максімаў, Ігнат Пацоваў, Панае Асірніка абавязаліся атрымаць па 40 цэнтнераў пшаніцы і 500 цэнтнераў бульбы з гектара. Калгаснікі Мар'я Сяргееўка і Марфа Шылькіна абавязаліся не адстань ад мужчын. Прыведзена тая-ж абавязанасць Узлі калгаснікі Максім Рабкоў, Матруна Іванова, Рыміна Іванова, Адафія Максімаўка, Марфа Гапоніца і многія іншыя.

Абавязанасць на барацьбе за стаханавіцкі ўраджай узлі 96 калгаснікаў. Тры брыгады палгам абавязаліся дабіцца рэкорднага ўраджаю. У дагаворы па соцыялістычнаму спабодніцтву зашліся: атрымаць у 1938 годзе ў сярэнім на калгасу па 25 цэнтнераў пшаніцы, 30 цэнтнераў ячменю, 25 цэнтнераў аўсу, 220 цэнтнераў бульбы, 10 цэнтнераў ільнянага і 12 цэнтнераў каноплянага з гектара.

На прапанову Фэклы Шылькінай калгас выкаж па соцабодніцтва сельсозэце «Новае жыццё». Брыгады заключылі паміж сабой дагаворы па соцыялістычнаму спабодніцтву.

Так у калгасе «Першае мая», Рэдаўска сельсозета, Мясцаўскага раёна, пачаліся спабодніцтва за ўраджай. Спободніцтва захавіла ўсіх калгаснікаў і нават тых, якія раней не верылі, што мажам зьезд выкаж ўраджай.

Была калгасніца Паскоўя Грыбачова заўбедні халдзіца іхэй, як-бы яе нічога не дачыталася. А зараз і яна сказала свей слова:

— Не адстану ад іншых, баруся з Рымінай і Матрунай Івановымі дабіцца стаханавіцкага ўраджаю.

Ініцыятар соцыялістычнага спабодніцтва ў калгасе Фэкла Шылькіна выдзе за сабой усіх стаханавіцаў. Яна паказвае ім прыклад, які треба па-большэйку вы-

конваць узятым абавязанасцям. Фэкла Ужо сабрала 8,5 цэнтнера поспеу і 2 цэнтнера пшанічнага памеу. Лен яна будзе сьвэй толькі па ўгнонай глебе. Пад яго ўносіць у дастатковай колькасці поспеу, суперфосфату, калійнай соды, прывозе папарноку пасеваў. Папарнікам пад лён служыць канюшышча, якое з восені паліта пад зьбіліна.

Як лепш угодзі і пасеяць лён, ячмень, пшаніцу, аўс, пасадзіць бульбу — думалі зварас усе калгаснікі. На прывезены імямі нарале стаханавіцкі пазыліліся сваімі меркаванымі і планава па далейшай падышчы на вясенюй саўбы. Калгаснікі самі прывароць як ачышчанае насенне, адрамантаван і інвентар, як наважан годля за конамі.

Старшыня праўдзена Бобраву, атыханавіца Фэкла Пятроўна Шылькіна не мала прыкалопае наметанаму, каб рэстлывамі калгаснікам значнае барацьбе за высокі ўраджай. Зварас калгаснікі добра ведалі, што, выкажчыся за ўраджай, яны выкажчыся ўказанне прапарыма народа любімага таварыша Сталіна — аб штогодній вытворчасці 7—8 мільярдў шустоў хлеба.

У 1937 годзе калгаснікі атрымалі на прывезены па 3 кілограм зернавых, 8 кілограм бульбы і 1 руб. грашыма, апрача гарочніцы і кармоў для жывёл. Сьлята калгаснікі паставілі залачу ў тры разы ўздыш кошт працы. За гэты імя зварас спабодніцтва, па-ўзорнаму рыхтуцца за вясенюй саўбы, кляюшыцца за лее будучага ўраджаю.

— Мы спабоднічым для таго, каб стаць у сьветлым годзе яшчэ больш заможнымі, — гаворыць Шылькіна.

Людшай калгасніца-стаханавіца Фэкла Шылькіна — гэта пераіма калгасных памеў, якая вырастае ў соцыялістычным спабодніцтве. Паловна ей растуць зьездны калгасніцаў-барацьбоў за стаханавіцкі ўраджай.

А. ЛОСЬ.

ХОД ЗАГАТОЎНІ ІЛЬНАПЕНКАПРАДУКЦЫ ПА БССР

Па даных Беларускай катэры «Заготдэн» на 1 лютага 1938 года план загатоўні ільнянага (у перавозе на трыліяны) выканаў на 100,5 проц. У тым ліку па сістэме «Заготільна» план выканаў на 102,3 проц. і па сістэме Белкалгасу — 88,2 проц. Поўнасоў выканалі і перавыканалі план 43 раёны.

Адстань у загатоўні ільнянага Смялянінскі раён, які выканаў план на 40,9 проц., Бабруйскі — 52,9 проц.,

Чэрвеньскі 54,9 проц., Калічэўскі — 62,7 проц., Сьвіслацкі — 63,2 проц., Нараўлянскі — 68,6 проц.

План загатоўні пшаніцы (у перавозе на пшаніку-сьперні) выканаў на 52,1 проц. Па сістэме «Заготільна» загатоўлена — 41,9 проц. і па Белкалгасу — 69,7 проц. Асабліва адстань у загатоўні пшаніцы Дубровенскі раён, які выканаў план на 0,9 проц., Уваравіцкі — 2,2 проц., Заслаўскі — 5 проц., Ленінскі — 7,3 проц. 4.

АБ КЛЕЎКА І ЯГО СПРАВАХ

У 20-ці кілометрах ад Менска знаходзіцца Абшчэцкі сельсозет. Тут на працягу апошніх год самым грубым чынам парудалася рэвалюцыйная законнасць. Штрафамі і незаконным адабраннем маёмасці ў гэтым сельсозэце ворагамі ашчытана паўтары сотні гаспадарак аднаасобнікаў.

На пасяду старшыні сельсозета ворагі народа ў свой час паставілі Клеўку. Гэты грамадзя і верны слуга сваіх гаспадароў па-варожаму адносіўся да калгаснікаў і аднаасобнікаў. Выпрабаванымі метадамі яго «кіраўніцтва» былі грубае адміністрацыйнае, штрафны і арышты, адабранне маёмасці і зьезднае саліны.

Вось некаторыя з шматлікіх фактаў воражэй работ Клеўку. У 1934 годзе, з'явіўшыся ў вёску Лебэзавоу, ён выкаж каў да сьбе аднаасобніка Найда Рыгора і загадаў, каб праз пяць мінут ён увёс штраф. Грамадзяні Найда пачаў прасіць старшыню і асмеліўся заўважыць, што штраф навалены незаконна. Тым ажыраўлы грамадзя схавалі яго за баралу і зьбіў. Меў месца такі абурочы факт: аднаасобніка Дайкарэвіч (пасляк Драбавіч) неспа 16 кілограмаў ільнянага на агатоўчым пункт. Насустроча ёй папаўся Клеўку.

— Позна надумалася выконваць. Плані 100 рублёў штрафна за гэта і зварас-жа.

Прыехаўшы ў вёску Забалопце, ён выкаж каў да сьбе аднаасобніка Бірульчына Сяргея і сурода загадаў яго ўнесці зварас-жа 160 рублёў штрафна. Прычым, глежачы на галбінкі, ён заўважыў:

— Май на ўвазе, за кожны пратэмпанаваная пяць мінут будзе плаціць па 10 рублёў.

Праз 6 мінут Бірульчыны прынёс толькі 120 рублёў. Клеўку са зьездны кінюў грошы яму ў твар.

ЧАМУ ЗНЯВАЖЫЛІ ЧАЛАВЕКА?

Вось ужо чацвёрты месці, як былі дырэктар вучэбнага камбіната Беларуска-Белтраса камсозет Андрэенка Н. абывае парот шматлікіх устаноў і арганізацый. Ён піша, скардзіцца, кажае, што яго пашушыла адарочы, выключылі з камсозета, пазьбілі работу. Але прастэсты ні да каго не даходзіць. Андрэенка не можа і па сьвёна атрымаць работу.

Хто там Андрэенка? Што паслужыла прычынай выключэння з камсозета, пазьбілі работу энергійнага, п'ёманнага малалета чалавека?

Пакожыць ён з саляскай самі. Пасля сканчэння самігоцца ў 1930 год працуе ў сьветлых установах на пасадзе статыстыка, сьматрава і інш., у 1931 годзе ён уступае ў рады леныскага камсозета.

Усё ішо добра. Андрэенка лічыўся актывістам, рэстлывым камсозетцам. Але.. у 1932 годзе на працягу васьмі месцаў Андрэенку прышлося працаваць сьматрава і прамаінай зварас вывратыта ворага народа. Гэтага асажала даволі для таго, каб абавязваць камсозетца ў сувязях з ворагамі, выключыць яго з рады камсозета і пазьбілі работу.

З тэго часу, як Андрэенка працаваў сьматрава, прайшло пяць год. Апошні два год ён вучыўся ў Маскве ў інстытуце кіруючых кадраў камуністай гаспадары. У гэты ён сьбе апраўжаў. Шылькіна спадзявалі службовых і камсозетцаў за ўсё гэтыя год ён не меў. Але зьездны самасстрахоўчыкі, якія настараля прышчыць т. Андрэенку ярык ворага.

5 кастрычніка 1937 года камсозетская арганізацыя Беларуска-Белтраса, групуточы абавязаванне выключыла на меркаваньнях, выключыла Андрэенку з камсозета. Матывіроўка — за сувязь і невяршыць ворага народа. На ськоме было прынята рэшэнне аб тым, каб прасіць адміністрацыю зьезд Андрэенка з работы. Дырэктар траса т. Гімэльштэйн і яго намеснік т. Клясторны не замедзілі выкажчы прапанову стола — зьезді з работы Андрэенку і напярэвалі ў распаралжэне адзёла кадраў.

С. ЛЯСНЕУСКІ.

МАЛЕНЬКІ ФЭЛЕТОН

ШУКАЛЬНІКІ СЛАВЫ

Супрацоўнікі менскага лане-праўнага траса заўважылі, што з іх дырэктарам Лейніным творыцца нешта нявыдае. Ходзіць чалавек задумлівым, вочы гарачы, маршчыні часта з'яўляюцца на ідзе, стаў велікі рассяяным. Праходзіць і нават не прывітаецца. Не інакш, думай супрацоўнікі, які нейкая гэмьяльная мьсьць авалода нашым дырэктарам.

А Лейні сапраўды думаў:

— Што-ж гэта такое атрымавацца? Усюды праводзіць стаханавіцкі дэкаліны, людзі перавыконваюць нормы, усталяваныя рэкорды, пры іх пішучу у газетач і.. зрадуецца, упамінаюць дырэктараў гэтых прадрывастваў, — моў, глыбіне, як людзі кіруючы стаханавіцкім рухам. А я што? Ну хоп я і дырэктар лане-праўнага траса, але хто ведае аб майк карыснай дзейнасці? А треба, каб...

Треб, каб зба мне і аб падпарадкаваным мне трасе загарвалі і, можа быць, нават і напаслі. І, кр'якунушы «аўрыка», — Лейні пачынаў з красца, твар яго зазды, вочы іскрыліся вяселюсцю. Ён прайшоў некалькі разоў па кабінету, з аднаго канца ў другі, казлаўшы рукі за спіну, бышам-бы збудураў найвышэйшы гістарычны акт, які будзе мець вялікі ўплыў на лёс вьету.

... па ўсіх ланях горада Менска была абвешчана стаханавіцкая дэкада. Пачалася кампанія ўключэння прадрывастваў траса ў дэкаліны. У ланях былі вывешаны вялікія аб'явы з абавязанасцямі:

1. Захоўваць парадак у ланях;
2. Утрымліваць у чыстае лане-праўны прадрываства;
3. Добра абслугоўваць усіх грамадзян мільянаўна ўрасту.

— Няхай цыпер паспрабуе хто-небудзь нас абавязваць у асутнасці ў нашай сістэме стаханавіцкага руху, — думай дырэктар. — Мы атчы не тое аром. Вось свочышча дэкаліны, абавішч стаханавіцкай месцаці.

А ў менскіх ланях у гэты час сапраўды наладзіць поўны парадак, калі, зразумела, не лічыць некаторых драбняў: ежак, калі ёсць гарачая вада — няма каляндар, а калі ёсць халодная — няма гарачай. Думаныя нумары аказаліся закрытымі. Але тут ёсць уважлівае прычэна. Не можа дырэктар разарвацца на ўсе франты. Трета адно што-небудзь рабіць. Залічыў стаханавіцкі дэкалінам, але ўжо тут да вадзі. Ну, з астатняе ўсё як належыць. Вялікіх праправаў рочаў наведваліся на працягу дэкады. Няма такіх выпадкаў, каб наладзіць разам і брукі і піжак. Паазварот, прапалае адно што-небудзь — ці брукі, ці піжак.

Піжак не зразумоўе галаваціны з лане-праўнага траса, што у ланях треба штогодзіна падрываць узорны парадак і добра абслугоўваць наведваліся. І толькі талы прапаўныя будучы меркаваць аб стаханавіцкай рабоне рабачымі ланцаў.

С. КРАУЦОУ.

АНТЫРЭЛІГІЯНАЯ ПРАПАГАНДА

МАГІЛЁУ. Пры гарадскім сьвечне вьзучычым біябюжынкаў створана лектарская група, якое абслугоўвае ўсе арганізацыі горада дэкаліначым на антырэлігійны тэмы. У склад б'юро уваходзіць 17 чалавек — вучэбныя і партыйныя работнікі горада. Намечана на трых анырэлігійных п'ятках працягчы да 50 лекцый па родных тэмы.

Е. ЗАЛЕСКІ.

